



ТЭМА ТЫДНЯ

КОЛЬКАСЦЬ СУПРАЦЬ ЯКАСЦІ?

Чаму ў краіне варта аптымізаваць колькасць сельсаветаў і павышаць эфектыўнасць работы мясцовых органаў улады

З 11 да 12 верасня ў Беларусі знаходзілася дэлегацыя Кангрэса мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы. З удзелам прадстаўнікоў верхняй палаты беларускага парламента, экспертаў з Францыі, Італіі, Нідэрландаў, Грэцыі, Румыніі і Беларусі быў праведзены круглы стол па значных пытаннях мясцовага самакіравання. Найбольш актуальныя з іх датычыліся ўмоў

далейшага развіцця сістэмы мясцовага самакіравання. На думку экспертаў, узрастанне ролі мясцовых органаў улады немагчыма без удасканалення сістэмы адміністрацыйна-тэрытарыяльнага дзялення (АТД). Беларускія навукоўцы, у сваю чаргу, ужо сёння гатовы прапанаваць магчымыя варыянты.

ПРАЦЯГ ТЭМЫ — на 4–13-й стар.

НА ПЕРСПЕКТЫВУ

ЗАЧАПІЦЬ МАЛАДЫХ

Да парламенцкай дзейнасці трэба прывучацца загалдзя



У пачатку верасня Савет Рэспублікі наведалі прадстаўнікі маладзёжнага парламента Чавускага раённага Савета дэпутатаў. З маладымі людзьмі сустрэліся старшыня верхняй палаты Нацыянальнага сходу Міхаіл МЯШКОВІЧ і старшыня Пастаяннай камісіі па эканоміцы, бюджэце і фінансах Уладзімір ПАНЦЮХОЎ. Такая высокая ўвага сведчыць пра значную ролю моладзі ў дзяржаўнай палітыцы. Мы распыталі члена Савета Рэспублікі ад Магілёўскай вобласці Уладзіміра Панцюхова пра чавускі маладзёжны парламент і чаканні ад яго дзейнасці.

— Уладзімір Іванавіч, што за людзі ўвайшлі ў маладзёжны парламент Чавускага раённага Савета дэпутатаў?

— Маладзёжныя парламенты з'явіліся ў нашай краіне, у тым ліку ў рэгіёнах, параўнальна нядаўна. Сёлета была створана Маладзёжная палата пры Парламенцкім сходзе Саюза Беларусі і Расіі. У Чавусах досыць актыўная моладзь, і гэтаму садзейнічае пазіцыя старшыні раённага Савета дэпутатаў Анатоля МАЦЮЛІНА. Ён сур'ёзна задумаўся аб тым, хто прыйдзе на змену цяперашнім дэпутатам. Не сакрэт, што сёння ў краіне назіраецца пэўны кадравы голад. Моладзь адрозніваецца ад той, што была раней. Але ёсць і актыўная, якая хацела б займацца грамадскімі справамі, — яе трэба падтрымаць. Закласці цаглінку ў яе будучыню і ў будучыню раёна, краіны ў цэлым.

3
стар.

СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Як гэта працуе



Новы ўказ аб пустуючых дамах павінен змяніць сітуацыю на месцах.

2
стар.

Тэхніка — нямецкая,
веды — нашы



Будзем сябраваць...
ліцэямі!

3
стар.

Аптымізацыя
працягваецца



Як горад
«паглынае» вёскі.

14
стар.

Даеш мабільнасць!



Ці можна вырашыць
праблему затораў
у мегаполісе?

15
стар.

Плюсы і мінусы



У Ляхавіцкім
райвыканкаме
падвялі вынікі
паўгоддзя.

16
стар.